

*Ганна Крых (Омск),  
асістэнт кафедры этнографіі і музеязнаўства  
Омскага дзяржсаўнага ўніверсітэта (Расея)*

## **Дынаміка самаідэнтыфікацыі групы беларускіх перасяленцаў у Сібіры: панцырныя баяры – літва – сібіракі\***

**Y** сярэдзіне 19 ст. насельніцтва Сібіры мела ўжо даволі ўстойлівую ўнутраную структуру, да якой прыходзілася прыстасоўвацца перасяленцам з іншых рэгіёнаў Расейскай імперыі. Перасяленчы кантынгент не з'яўляўся аднародным у становых і этнічных адносінах. Апрача сялянскага насельніцтва прыбывалі таксама групы з больш высокім сацыяльным статусам. На прыкладзе адной этнічнай беларускай групы насельніцтва паспрабуем разгледзець трансфармацыю самаідэнтыфікацыі ў выніку перасялення і адаптациі да новых умоваў жыцця.

У 1858 г. у Бергакамскую воласць Тарской акругі Табольской губ. прыбыла значная партыя беларускіх перасяленцаў – панцырных баяраў з Себежскага ўезда Віцебскай губ. Гісторыя перасялення гэтай групы ўжо дастаткова грунтоўна разгледжана ў наўуковай літаратуры<sup>1</sup>. У канцы 17 – пачатку 19 ст. панцырныя баяры на беларускіх землях былі набліжаныя паводле свайго статуса да дробнай шляхты і аднадворцаў. У прававых адносінах у Сібіры гэтая група перасяленцаў нічым не адрознівалася ад дзяржаўных сялян. Але тое, што продкі іх былі панцырнымі баярамі, накладвала адбітак на самаідэнтыфікацыю і паводзіны ў працэсе перасялення і ўладкавання на новым месцы.

\* Артыкул падрыхтаваны пры падтрымцы РДНФ, грант № 05-01-90102 а/Б.

<sup>1</sup> Гл.: Громуко М.М. Община в процессе переселения “панцирных бояр” Себежского уезда в Сибирь // Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII – начало XX в.). Новосибирск, 1983. С. 19-31; Мамсик Т.С. “Откуда мы родом...” (Скырлинское поселение белорусов) // Белорусы в Сибири. Вып. 2. Новосибирск, 2000. С. 53-73; Новоселова А.А. “Сибирики” как одна из групп русского населения Омского Прииртышья // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: Сб. науч. тр. В 3-х ч. Омск, 2002. Ч. II. С. 17-18.

Гэтая група з'яўлялася даволі моцна згуртаванай у сацыяльных адносінах. У лістападзе 1858 г. перасяленцы былі размешчаныя на зіму ў вёскі старавераў Бергакамскай воласці – Скірлу і *Большекраснаярскую*. На падставе шэрагу ўскосных сведчанняў некаторыя даследчыкі дапускаюць, што віцебскія панцырныя баяры і самыя з'яўляліся стараверамі<sup>2</sup>. Аднак гэтая гіпотэза выглядае малаверагоднай, паколькі саслоўная група панцырных баяр сфармавалася яшчэ да прыходу старавераў ва Усходнюю Беларусь. Перасяленцы адмовіліся ад зямельнага участка, які быў прапанаваны ім землямерамі і дамагліся дазволу пасяліцца ў вёсцы Скірла. Тутчастка з іх запісалася ў казакі і затым выехала на жыхарства ў Кіргізскі стэп. У дакладной запісцы даверанага ад грамады панцырных баяраў гаварылася, што са Скірлы выязджае 500 асобаў мужчынскага полу<sup>3</sup>. Але за восем гадоў да азначаных падзеяў, паводле рэвізскага перапісу 1850 г., тут налічвалася ўсяго 591 асоба абодвух палоў<sup>4</sup>. За перыяд 1850–1858 гг. масавых перасяленняў у вёску не назіралася. Больш таго, не ўсе скірлінскія старажылы запісаліся ў казакі, паколькі працягвалі фігураваць у наступных перапісах. Паводле справазданы Тарскага земскага спраўніка аб кіраванні “образцовыми” воласцяміз 1858 г., уразрадякіхуваходзіла таксама Бергакамская воласць, у справаздачным годзе ў Кіргізскі стэп “с перечислением в казаки” выбылі 64 мужчыны і 60 жанчын<sup>5</sup>, у той час калі ўсяго панцырных баяр перасялілася ў вёску 206 мужчын і 216 жанчын<sup>6</sup>. Магчыма, што перасяленцы свядома перабольшылі юлькасць выязджаючых у стэп старажылаў, каб мясцовая адміністрацыя дазволіла ім застацца ў Скірле. З другога боку, і самыя старажылы, якія запісаліся ў казакі, былі засланы ў пасяленні беларусаў у іх вёсцы, паколькі апошняя маглі купіць пакінутыя імі хаты і гаспадарчыя пабудовы.

Але неўзабаве выявіўся супяречнасці паміж грамадамі старажылаў і перасяленцаў, і ўлетку 1861 г. панцырныя баяры падалі прашэнне аб пераселенні іх на раней прапанаваны ўчастак, які знаходзіўся паміж вёскамі Заліўнай і Гузеневай, паблізу нядайна заснаванай вёскі Новасергіева (сучасная Сяргеевка Кыштаўскага раёна Навасібірскай вобл.)<sup>7</sup>. Гэтае прашэнне, як і наступнае, было ўладамі адхіленае. Тым не менш,

<sup>2</sup> Громыко М.М. Община в процессе переселения... С. 28; Мамсик Т.С. “Откуда мы родом...” С. 63-64.

<sup>3</sup> Тамсама. С. 26.

<sup>4</sup> Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области (далей – ТФ ГАТО). Ф. 154, вол. 8, адз. 652, 75 арк.

<sup>5</sup> Государственный архив Омской области (далей – ГАОО). Ф. 3, вол. 2, адз. 4212, арк. 32.

<sup>6</sup> Мамсик Т.С. “Откуда мы родом...” С. 60.

<sup>7</sup> Тэкст прашэння надрукаваны Т.С.Мамсік у цытаванай працы.

азначаны ўчастак усё ж такі быў заняты віцебскім і перасяленцамі ў першай палове 1860-х гадоў. Новае паселішча атрымала назыву Васкрасенка, куды, праўда, пераехалі не ўсе сем'і панцырных баяр. Тыя, што засталіся на ранейшым месцы, дамагліся ў канцы 1880-х – напачатку 1890-х гг. падзелу вёскі Скірлы на два самастойныя населеныя пункты. Старая частка вёскі атрымала назыву Старая Скірла і па матэрыялах Першага ўсевогульнага перапісу насельніцтва Расейскай імперыі 1897 г. там жылі ўсяго 5 сем'яў (38асобаў абодвух палоў) перасяленцаў<sup>8</sup>, астатнія жыхары з'яўляліся стараверамі. Населеная ж нашчадкамі панцырных баяр частка вёскі стала называцца Малой Скірлай, дзе яны складалі ў 1897 г. 74% ад усіх жыхароў<sup>9</sup>. Старажылаў тут не было зусім.

Яшчэ да афіцыйнага дазволу себежскім панцырным баярам засціца ў Скірле, які з'явіўся 16 студзеня 1860 г., некаторыя з іх разам з сем'ямі ўладковаліся ў іншыя вёскі Бергакамскай воласці, у прыватнасці ў вёскі Розвілы (якая таксама называлася *Большеречье*), Малінкіна і Колабава<sup>10</sup>. У вёсцы *Большеречье* (сучасны Кыштаўскі раён Навасірскай вобл.) панцырныя баяры пасяліліся асобнай вуліцай, якая атрымала назыву Віцебская (Выцябка) ці Свінушка<sup>11</sup>. На іншай вуліцы гэтай вёскі пасяліліся *смаляніны* – перасяленцы са Смаленскай губ. Іх вуліца называлася, адпаведна, Смаленка. Яшчэ ў 1940-х гг. *смаляніны* называлі жыхароў Выцябкі *свінушанкамі* ці *віцебшанамі*. Моладзь гэтых вуліц учыняла бойкі з-за дзяўчат, *віцебшаны* не пускалі *смалянінаў* на сваю вуліцу і наадварот. Інфармант з ліку *смалянінаў* зазначаў, што “раньше вітебшаны говорили протяжно, но сейчас обрусили и говорят как все”<sup>12</sup>. Такім чынам, можна гаварыць пра захаванне пэўных асаблівасцяў гэтых груп насельніцтва да пачатку 1940-х гг.

У афіцыйных дакументах азначаныя перасяленцы з Віцебшчыны называлі сябе панцырнымі баярамі. Гэтую назыву выкарыстоўвала таксама і мясцовая адміністрацыя. У той жа час, у метрычных кнігах прыходу Багаяўленскай царквы сяла Малакраснаярскага, да якога належалі вышэйназваныя вёскі, гэты тэрмін не сустракаецца, а ўсе панцырныя баяры акрэсліваліся, як “Вітебскай губерніі пераселенцы”<sup>13</sup>. Жыхары

<sup>8</sup> ТФГАТО. Ф. 417, вол. 2, адз. 2498, арк. 18, 20, 24, 27, 43-44.

<sup>9</sup> Падлічана па: ТФГАТО. Ф. 417, вол. 2, адз. 2491, 97 арк.

<sup>10</sup> ГАОО. Ф.16, вол. 2, адз. 206, арк. 560 адв., 573 адв., 584 адв., 591 адв., 599 адв., 603 адв., 608 адв., 615 адв., 616 адв., 634 адв., 646 адв..

<sup>11</sup> Музей археологии и этнографии Омского государственного университета (далей – АЭ ОмГУ). Ф. 1, п. 112-4, к. 2; п. 199-2, к. 7.

<sup>12</sup> Таксама.

<sup>13</sup> ГАОО. Ф. 1, вол. 2, адз. 206, арк. 534-687 адв.

<sup>14</sup> МАЭ ОмГУ. Ф. 1, п. 112-4, к. 12.

Старой Скірлы называлі нашчадкаў себежан *вытябчиной*<sup>14</sup>, але ні адзін з інфармантаў – нашчадкаў віцебскіх перасяленцаў – не ўжыў гэты тэрмін у якасці эндаэтноніму. Двое інфармантаў у якасці прозвішчаў, якімі называлі іх старажылы, узгадалі тэрмін *літва*<sup>15</sup>. В.А.Драздзецкі (1931 г.н.), які называўся *літвой*, быў нашчадкам Сіланція Навумавіча Драздзецкага (1837-1911), прадстаўніка групы панцырных баяраў, што падалі прашэнне аб перасяленні са Скірлы на раней прызначаны ім зямельны ўчастак<sup>16</sup>. Да *літвы* далучала сябе таксама Е.Т.Палукеева (1917 г.н.). Праўда, яе прозвішча не сустрэкалася сярод панцырных баяр, якія пажадалі пасяліцца асобна ад старажылаў, але аналіз метрычных кніг паказаў цесную сувязь роду Палукеевых з Мазуравымі, Ніканенковымі і Ляхновымі, чые імёны і прозвішчы значыліся ў прашэнні аб перасяленні<sup>17</sup>. Характэрна, што адна з вуліцаў у Малой Скірле таксама называлася “Літва”.

У сярэдзіне 19 ст. сярод насельніцтва Віцебскай губ. быў пашыраны эндаэтнонім беларусы<sup>18</sup>, а пад “Літвой” сучаснікі разумелі найперш абліцоўку Віленскай, Ковенскай і Гарадзенскай губ., а таксама заходнюю частку Менскай. Таму літвой і літвінамі называлі найперш перасяленцаў запошніх губерняў<sup>19</sup>. З іншага боку, беларуская самадэнтыфікацыя з'яўлялася характэрнай менавіта для сялянскага насельніцтва, і, як адзначаюць даследчыкі, “беларускасць” у масавай свядомасці да пачатку 20 ст. асацыявалася найперш з сялянамі<sup>20</sup>. Шляхта ж з беларускіх губерняў называла сябе “літвінамі” ці “палякамі”, а нярэдка і тымі, і другімі адначасова. Такім чынам, панцырныя баяры Себежскага ўезда Віцебскай губ., якія далучалі сябе да дробнай шляхты і адрознівалі ад звычайных сялян, малі ў Сібіры ў якасці саманазвы ўжывальц тэрмін *літва*.

Але па меры адаптацыі да мясцовых умоў жыцця саманазвай перасяленцаў паступова становіща тэрмін *cібіракі*<sup>21</sup>. Зрэшты, у якасці саманазвы, гэты тэрмін выкарыстоўвалі не толькі нашчадкі віцебскіх баяр, але і перасяленцы з іншых губерняў імперыі, якія перабраліся ў Сібір да пачатку масавых перасяленняў апошній трэці 19 ст. Гэты этнонім як бы дыстанцыяваў яго носьбітаў, з аднаго боку, ад старажылаў, якіх называлі

<sup>15</sup> Тамсама. Ф. 1, п. 1999-2, к. 35, 36.

<sup>16</sup> Мамсик Т.С. “Откуда мы родом... С. 71.

<sup>17</sup> ГАОО. Ф. 16, вол. 6, ад.з. 135, арк. 44, 65, 70, 80.

<sup>18</sup> Чаквін И.В., Терешкович П.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV - начало XX вв.) // Советская этнография. 1990. № 6. С. 48.

<sup>19</sup> Тамсама. С. 44, 46.

<sup>20</sup> Смоленчук А.Ф. Белорусская историография второй половины XIX – начала XX века и становление национальной идеологии // Славяноведение. 1999. № 5. С. 61.

<sup>21</sup> МАЭ ОмГУ. Ф. 1, п. 1198-1, к. 109, 123; п. 112-4, к. 25; п. 1999-2, к. 19, 27-30, 33, 35, 36.

чалдонамі, а з другога боку – адрускіх і іншыхэтнічных груп пазнейших перасяленцаў. Аднак у наш час частка нашчадкаў панцырных баяр назвала сябе *российскими*, арыентуючыся на сямейныя паданні, што іх бабулі і дзядулі былі прывезенымі ў Сібір маленькімі “из России” альбо, у іншым варыянце, былі высланыя адтуль<sup>22</sup>. Другая ж частка інфармантаў, пераважна жыхароў вёскі Васкрасенка, называе сябе чалдонамі<sup>23</sup>. У гэтай вёсцы ў канцы 19 ст. жылі выключна нашчадкі віцебскіх перасяленцаў і не было ўласна старажылаў-чалдонаў і пазнейших перасяленцаў. Цікава, што падчас перапісу 1897 г. усе васкрасенскія жыхары назвалі сябе мясцовымі ўраджэнцамі, нават тыя, чый узрост сведчыў пра не-сібірскае паходжанне.

На працягу другой паловы 19 ст. віцебскія перасяленцы бралі шлюбы пераважна ўнутры сваёй групы. Па меры расселення панцырных баяр па вёскам Малакраснаярскай і Бергакамской валаці Тарскай акругі, у іх шлюбнае кола апрача Скірлы ўвайшлі вёскі Розвілы (Большеречье), Васкрасенка, Колабава і Малінкіна. Часта бралі шлюбы асобы з аднолькавымі прозвішчамі. Напрыклад, у 1865 г. – жыхар Скірлы Ягор Якаўлеў Палуйкаў і ўраджэнка Розвілаў Феўронія Ермалаева Палуйкава<sup>24</sup>, а таксама жыхары Васкрасенкі Сяргей Грыгор’еў Пузыня і Ганна Савельева Пузыня<sup>25</sup>.

З цягам часу кола сваяцкіх сувязяў віцебскіх перасяленцаў пашыралася. У 1880-х гг. сярод хросных бацькоў у сем’ях панцырных баяраў значыліся старажылы-*кержакі*. Напрыклад, у Скірле прадстаўнікі стараверскага клану Нахрэновых былі хроснымі дзяцей у Ляхновых, а ў Розвілах – Грышаноўскіх<sup>26</sup>. У сем’ях Драздзецкіх у Скірле ў ролі хросных бацькоў выступалі мардоўцы Рабавы<sup>27</sup>. Аднак шлюбы ўсё ж пераважна адбываліся ўнутры сваёй групы, аб чым сведчаць таксама і ўспаміны інфармантаў. Такім чынам, пэўная замкнёнасць дадзенай групы перасяленцаў праяўлялася ва ўсведамленні свайго ранейшага прывілеяванага становішча і ў заключэнні шлюбаў ўнутры групы, у імкненні жыць асона ад старавераў і іншых груп перасяленцаў. Але можна гаварыць і аб іншай тэндэнцыі – *асібірванні*. Апошняя праяўлялася ў культурна-побытавым збліжэнні з мясцовым насельніцтвам, у імкненні называць сябе *сибиряками*, у асіміляцыі прозвішчаў віцебскіх перасяленцаў, пра што пісала

<sup>22</sup> Тамсама. Ф. 1, п. 1999-2, к. 16, 37.

<sup>23</sup> Тамсама. Ф. 1, п. 1998-1, к. 114, 115.

<sup>24</sup> ГАОО. Ф. 16, вол. 2, адз. 243, арк. 665 адв.

<sup>25</sup> Тамсама. Арк. 673 адв.

<sup>26</sup> ГАОО. Ф. 16, вол. 6, адз. 135, арк. 18 адв. -19, 40 адв.-41, 91 адв.-92.

<sup>27</sup> Тамсама. Арк. 51 адв.-52, 109 адв.-110.

<sup>28</sup> Мамсін Т.С. “Откуда мы родом… С. 63.

Т.С.Мамсік<sup>28</sup>. У трэцім – чацвертым пакаленіі нашчадкаў панцырных баяр адбылася змена саманазвы групы, большасць прадстаўнікоў якой пачалі называць сябе *сібирякамі ўродчымі*, г.зн. мясцовымі, народжанымі ў гэтай мясцовасці. У нацыянальных адносінах прадстаўнікі групы лічылі сябе рускімі.

Такім чынам, себежскімі панцырнымі баярамі быў апробаваны адзін з варыянтаў асіміляцыі этнічнай групы, а менавіта шляхам свядомай установоўкі на зліццё з мясцовым насельніцтвам у псіхалагічным і ідэнтыфікацыйным плане, захоўваючы пры гэтым пэўныя групавыя асаблівасці і залежнасці. Асаблівасць склаўшайся сітуацыі вынікала з таго, што панцырныя баяры былі вымушаныя ўліца ў новае сацыяльнае асяроддзе, дзе ва ўмовах няспыннага прытоку перасяленцаў больш высокім сацыяльным статусам валодалі не пэўныя саслоўныя групы шляхты, а добра адаптаваныя да гэтых прыродных умоў сялянестаражылы – *чалдоны і кержакі*. Таму баяры-літва жадалі называцца мясцовымі, *сібирякамі*, што гарантавала ім высокі статус, але таксама імкнуліся захаваць і ўласную групавую салідарнасць.

Пераклад з расейскай мовы Сяргея Токця (Гародня)